

Прамая лінія
МАЯ СЯМ'Я: АД ДАПАМОГІ ДА ЖЫЛЛЯ
 Памеры штомесячных дзіцячых дапамог і аднаразовых дапамог пры нараджэнні, магчымаць атрымання дапамог на дзіця ва ўзросце больш за 3 гады і бясплатнага харчавання на немаўлят, падатковыя вылікі шматдзетным сем'ям і сем'ям з дзецьмі-інвалідамі, працоўныя гарантыі сем'ям, дапамога ў пагашэнні як ільготных, так і няльготных крэдытаў на жыллё, а таксама іншыя пытанні — усё гэта стане тэмай чарговай «прамой лініі» нашай газеты з удзелам **намесніка начальніка галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Таццяны Васільеўны ШЗЕМЕТАВЕЦ** і **галоўнага спецыяліста ўпраўлення жыллёвага будаўніцтва Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры Марыяны Мікалаеўны ЕУТУШЭНКАВА**.

УВАГА! Наша «прамая лінія» абдуецца СЕННЯ з 11 да 12 гадзін па рэдакцыйных тэлефонах (8 017) 292 38 21 і 292 38 92.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

РОЗГАЛАС А П О Ш Н Я І Н Ф А Р М А Ц Ь С У Т А К

17 СТУДЗЕНЯ 2008 г.
ЧАЦВЕР
 № 9 (26122)
 Кошт 430 рублёў
 Выхаеўца 3 9 жніўня 1917 г.

У Беларусі ў 2008 годзе на рэалізацыю Дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы будзе накіравана Вр1490,3 млрд

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 студзеня Указам № 20 зацвердзіў Дзяржаўную інвестыцыйную праграму на 2008 год.

У тым ліку ў адпаведнасці з законам «Аб бюджэце Рэспублікі Беларусі на 2008 год» на фінансаванне праграмы выдзяляцца Вр1380,1 млрд са сродкаў рэспубліканскага бюджэту. З рэзервовага фонду Прэзідэнта Беларусі для фінансавання аб'екта «Шматпрофільны культурна-спартыўны комплекс «Мінск-Арэна», г. Мінск» плануецца выкарыстаць Вр110,2 млрд.


У адпаведнасці з праграмай у 2008 годзе прадугледжваецца, у прыватнасці, накіраваць Вр24,1 млрд дзяржаўных капітальных укладанняў на рэалізацыю прэзідэнцкай праграмы «Дзеці Беларусі; Вр71 млрд — на рэалізацыю Дзяржаўнай праграмы ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы арганізацый аховы здароўя рэспублікі на 2006—2010 гады. Акрамя таго, Вр35,2 млрд пойдзе на рэалізацыю дзяржаўных праграм па ўзмацненні барацьбы са злычыннасцю і ўдасканаленні крымінальна-выканаўчай сістэмы; Вр6,8 млрд — на рэалізацыю Дзяржаўнай праграмы Рэспублікі Беларусь па пераадоленні наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС на 2001—2005 гады і на перыяд да 2010 года. На выкананне гэтых і іншых дзяржаўных і мэтавых праграм у 2008 годзе са сродкаў рэспубліканскага бюджэту прадугледжана накіра-

ваць Вр452,2 млрд, або 30,3 працэнта ад агульнага аб'ёму дзяржаўных капітальных укладанняў.

Са сродкаў рэспубліканскага бюджэту на фінансаванне будаўніцтва жылля льготным катэгорыям грамадзян будзе выдзелена Вр39,7 млрд.

У цэлым рэалізацыя праграмы дасць магчымаць забяспечыць увод у эксплуатацыю такіх сацыяльна значных аб'ектаў, як, напрыклад, інтэрнаты Гомельскага медыцынскага і Баранавіцкага дзяржуніверсітэтаў, памышканне для размяшчэння БЕННДІ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі ў Мінску, комплексу па пашырэнні Віцебскай б'яфабрыкі. Праграмай прадугледжаны працяг рэстаўрацыі замкавых комплексаў Мір, Нясвіж, а таксама рэканструкцыі другога пусковага комплексу Нацыянальнага тэатра оперы і балета, ліцэя пры Гомельскім інжынерным інстытуце МНС, пагранічных пунктаў мытнага афармлення «Бераставіца-2» і Бераставіцкага раёна, «Брузгі-2» і Гродзенскага раёна, аб'ектаў ДНУ «Цэнтральны батанічны сад» у Мінску.

Прадоўжыцца будаўніцтва рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Маці і дзіця», рэканструкцыя корпусу Баранавіцкага дзяржуніверсітэта і Магілёўскага дзяржуніверсітэта імя А.А. Куляшова, аб'ектаў БНТУ, пачнецца будаўніцтва інтэрната Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта...



СВЯТЛО АД СВЯТЛА

Электралінейшчык Іванаўскага БМУ-1 Сяргея ЗОРЫЧ працуе на планевай рэканструкцыі электраліні ў вёсцы Белаўша Столінскага раёна.

РОЗГАЛАС

КАЛДАГАВОР — ГЭТА ЗАКОН?
 Новы 2008 год Беларусі пачаўся без пратэрмінаваных даўгоў па заробках — аб гэтым карэспандэнт «Звязды» паведаміла прэс-сакратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка.

Разам з тым падчас больш чым 15 тысяч праверак, што былі праведзены дзяржаўнымі інспектарамі працы на працягу мінулага года, парушэнні тэрмінаў выплаты зарплат былі выяўлены ў 1810 арганізацый краіны, у выніку чаго 1240 іх кіраўнікоў і іншых службовых асоб аб'явіліся прыцягнутымі да адміністрацыйнай адказнасці і аштрафаваны на агульную суму 237,1 млн рублёў. Праўда, заўважыла Галіна Трафіменка, казач аб па-спраўдзімаму сур'ёзных праблемах з зарплатамі ўсё ж не выпадае — як правіла, большасць парушэнняў была звязана з «адхіленнямі» ад вызначаных у калектыўных дагаворах датаў на некалькі дзён.

НАЛЁТА СЯРЭДНІ ЗАРОБАК НА МІНШЧЫНЕ НАБЛІЗІЦА ДА \$500
 На працягу апошняга дзесяцігоддзя аб'ём прамысловай вытворчасці ў цэнтральным рэгіёне павялічыўся ў 2,1 раз. На столькі ж узрос валавы намот збожжа, вытворчасць малака «пласанула» ў 1,8 раз, а мяса — у 1,4.

Як паведаміла старшыня Камітэта эканомікі Мінскага аблвыканкама Жана Бірч, адбываецца тэхнічная мадэрнізацыя шэрагу прадпрыемстваў, прычым пераўзброенне тычыцца шэрагу галін. Становіцца дынаміка адзначаецца і па экспарце: знешнегандлёвы абарот Мінскай вобласці летас склаў 4,5 мільярд долараў, узямавыглядзе супрацоўніцтва наладжана са 130 дзяржавамі.

Пэўную падтрымку аказваюць і прадпрыемствы малага бізнэсу, усяго ў сферы прадпрыемальніцтва на Міншчыне занята больш чым 105 тысяч чалавек. Гэта амаль п'ятая частка эканамічна актыўнага насельніцтва. Як заўважыла Жана Бірч, прыватнікі забяспечваюць значную частку падатковых паступленняў. Пачынаючы з 1998 года, у вобласці з'явілася 400 новых прадпрыемстваў гандлю і 270 аб'ектаў грамадскага харчавання. За гэты час тавараабарот павялічыўся ў 3,5 разы — людзі сталі больш набываць, паколькі павялічыліся даходы. Як запэўніва спецыяліст, дабрабыт будзе расці і надалей: калі летас сярэдні заробак у цэнтральным рэгіёне склаў 325 долараў, то налета плануецца наблізіцца да ўзроўню 500 долараў.

ВУЧОНЫЯ НАВУЧЫЛІ РОБАТА ХАДЗІЦЬ ПРЫ ДАПАМОЗЕ ДУМАК МАЛПЫ
 Японскія і амерыканскія вучоныя паспяхова правялі ўнікальны эксперымент, у ходзе якога імпульсы мозгу малпы былі перададзены па Інтэрнеце з ЗША ў Японію і прымуслі хадзіць робата-гуманоіда, паведамляюць інфармагенцты.

Мяркуюцца, што тэхналогія перадачы сігналаў мозгу спатрэбіцца, напрыклад, пры стварэнні пратэзаў для інвалідаў, якія змогуць рухаць штучнымі канечнасцямі з дапамогай думкі.

Адмова работніка ад падпісання дадатковага пагаднення не абавязвае наймальніка да спынення працоўных адносін

Аб гэтым у гутарцы з карэспандэнтам БЕЛТА паведаміла начальнік юрыдычнага ўпраўлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Беларусі Інэса Чысцякова.

Закон «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь» уступіў у сілу з 26 студзеня 2008 года. Гэты нарматыўны акт, важны для жыцця літаральна кожнага грамадзяніна краіны, змяняе шмат навацый. Як сведчыць аналіз зваротаў, большасць пытанняў, што ўзнікаюць у наймальнікаў і работнікаў, звязана са змяненнямі працягласці асноўнага водпуску (артыкул 155), выключэннем з дзеяння рэдакцыі Працоўнага кодэкса артыкула 156 «Асноўны падоўжаны водпуск», а таксама змянення парадку, умоў прадастаўлення і працягласці дадатковых водпуску за ненараваныя рабочы дзень (артыкул 158) і працяглай стаж работы (артыкул 159). Гэта абумоўлена неабходнасцю прывядзення асобных умоў працоўнага дагавора (кантракта) з кожным работнікам у адпаведнасць са змяненнямі працоўнага заканадаўства да 26 студзеня 2008 года і іх дакументальным афармленнем. Інэса Чысцякова нагадала, што ў працоўнай дагаворы (кантракты), заключаныя ў пісьмовай форме, змяненні ўносяцца ў пісьмовай форме шляхам складання ў двух экзэмплярах і падпісання бакамі дадатковага пагаднення.

Яна адзначыла, што, як сведчыць практыка, у мэтах рэалізацыі нормаў закона наймальнікі правялі пэўную работу па папярэджанню работнікаў аб змяненні умоў працы і прапанавалі ім заключыць дадатковае пагадненне аб змяненні некаторых умоў працоўнага дагавора. У гэтым папярэджанні, у прыватнасці, сказана, што ў выпадку адмовы работніка ад прадаўжэння работы ў сувязі са змяненнем умоў працы працоўны дагавор будзе спынены. Гэта рэгламентуецца пунктам 5 артыкула 35 Працоўнага кодэкса (адмова ад прадаўжэння работы ў сувязі са змяненнем істотных умоў працы). Ёсць выпадкі, калі асобныя работнікі адмаўляюцца ад падпісання дадатковага пагаднення і настойваюць на спыненні працоўных адносін.

Выддзенае работніку папярэджанне аб змяненні істотных умоў працы трэба разглядаць як інфармацыю аб змяненнях у заканадаўстве і прапанову аб падпісанні дадатковага пагаднення.

Калі работнік не падпісае дадатковае пагадненне, то працоўныя адносіны з ім прадаўжаюцца на ўмовах, прапанаваных наймальнікам у дадатковым пагадненні аб змяненні умоў працоўнага дагавора (кантракта). Адмова работніка ад падпісання дадатковага пагаднення не абавязвае наймальніка да спынення працоўных адносін, таму што ўмовы працоўнага дагавора (кантракта), заснаваныя на нормах раней дзеючага заканадаўства, страціць сілу з 26 студзеня 2008 года. З гэтай даты будзе дзейнічаць заканадаўства, якое інакш вырашае асобныя пытанні, звязаныя з працоўнымі адносін.

Значыць, жаданне работніка спыніць працоўныя адносіны з наймальнікам можа быць рэалізавана па падставах, прадугледжаных, напрыклад, пунктамі 1 («нагаданне бакоў»), 4 («перавод да іншага наймальніка») артыкула 35 аб артыкулам 40 («уласнае жаданне работніка, які працуе па дагавору, заключанаму на няпэўны тэрмін») Працоўнага кодэкса, рэзюмавала спецыяліст.

94 працэнты — айчыны інсулін

Як паведамілі карэспандэнту БЕЛТА ў канцэрне «Белб'я-фарм», на ўнутраны рынак плануецца паставіць 179 860 флаконаў кароткага і пралагангаванага дзеяння на суму Вр3,8 млрд.

Спецыялісты адзначылі, што беларускі інсулін вырабляецца з імпартнай субстанцыі і па якасці адпавядае ўсім сусветным стандартам. У рэспубліцы выпускаецца два віды прэпараты — раствор Мона-інсуліну (лекавая форма кароткага дзеяння) і суспензія Протамін-інсуліну (інсулін пралагангаванага дзеяння). Іх вытворчасць наладжана на РВП «Белмедпрэпараты» пры ўдзеле кампаніі «Нова Нордыск» (Данія). Поўнацэнна адмаўляцца ад закупкі імпартных прэпаратаў рэспубліка не будзе.

Канферэнц-зала

КАРУПЦЫЯ ПАТЫХАЕ ГАЗАМ

Кіраўнік УП «Мінгаз» падазраецца ў хабарніцтва і злویжыванні службовымі пайнамоцтвамі

Учора адбылася прэс-канферэнцыя Генеральнага пракурора краіны Пятра Міклашэвіча, падчас якой былі паведаваны вынікі працы вяртальных завочных і агучных паўных падрабязнасці па расследаванні «рэзанансных» крымінальных спраў.

Выкараненне карупцыі
 Кіраўнік Генеральнай пракуратуры падкрэсліў, што летас пракурорамі сумесна з прадзвіжнікамі іншых праваахоўных органаў былі прыняты цэлы шэраг мераў па процідзеянню карупцыі. І гэта дало ўсплы. Колькасць злачынстваў таго кшталту ў параўнанні з 2006 года зменшылася з 3387 да 3084. У прыватнасці, калі ў 2006 годзе было зарэгістравана 887 выпадкаў крадзюў шляхам злویжывання службовымі пайнамоцтвамі, то летас — 675. Стала менш і фактаў злویжывання ўладамі: пазалетас іх было 373, а ў мінулым годзе — 310. А вось выпадкаў хабарніцтва зафіксавана больш. У мінулым годзе супрацоўнікам праваахоўных органаў удалося выявіць 1066 такіх злачынстваў, пазалетас было 1045.

Адметна, што карупцыянеры пачалі больш актыўна кампенсуючы матэрыяльны ўрон. У 2006 годзе ім было вернута дзяржаве 56,2 мільярда рублёў, а летас — 82,2 мільярда.

У якасці прыкладу Генеральны пракурор прывёў крымінальную справу кіраўнікоў прадпрыемства «Эмір Мотарс», якое гандлюе аўтамабільнымі маркі «Таёта». Пётр Міклашэвіч паведаміў, што памяненныя блізоўлены незаконна ўзвалі каля 300 новых аўтамабіляў і не заплацілі мытных пошлін на 7 мільярдаў рублёў. Следства ўжо завершана і падарозныя знаёміяцца з матэрыяламі справы. Аднак у гэтых асобаў ёсць шанец пазбегнуць крымінальнага пакарання, бо яны ў поўнай меры кампенсавалі ўрон.

А вось экс-кіраўнік «Белнафтама» Аляксандр Бароўскі, які абвіна-

вачаецца ў злویжыванні службовымі пайнамоцтвамі і нанясенні такім чынам інтарсам дзяржавы ўрон у памеры 1,6 мільёна долараў, грошы не вярнуў. Напачатку лютага ў Вярхоўным Судзе пачнецца працэс над Аляксандрам Бароўскім.

Генеральны пракурор паведаміў і пра расследаванне яшчэ адной «гучнай справы». Паводле слоў Пятра Міклашэвіча, напрыканцы мінулага года ў поле зроку генпракуратуры трапіў кіраўнік унітарнага прадпрыемства (УП) «Мінгаз». Супраць генеральнага дырэктара памянёнага УП узбуджаны адразу 2 крымінальныя справы карупцыйнага кшталту: адна па падазрэнні ў атрыманні хабары, другая — па падазрэнні ў злویжыванні службовымі пайнамоцтвамі.

Дарэчы, пракуроры не толькі выкаранілі карупцыю, але займаліся ліквідацыяй умоў для дзейнасці надбасурменных службовых асобаў. Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і правапарадку Генеральнай пракуратуры правёў экспертызу 40 законапраектаў. Шэраг дакументаў былі «забракуваны» экспертамі менавіта таму, што ў іх ёсць «прапалы» для карупцыянераў. У якасці прыкладу Пётр Міклашэвіч назваў законапраекты «Аб іпацэты» і «Аб адвакатах».

менш, чым у 2006-м. Прычым колькасць забойстваў зменшылася з 948 да 791, цэжкіх цялесных пашкоджаных у 1986 да 1878. Увогуле колькасць цяжкіх злачынстваў скарацілася на 18 працэнтаў.

Пётр Міклашэвіч падкрэсліў, што пракуратура з'яўляецца не толькі адной з асноўных частак праваахоўнай сістэмы нашай краіны, але і ажыццяўляе нагляд за выкананнем законнасці, абараняе правы і інтарсы як усёй дзяржавы, так і асобных грамадзян. За мінулы год непасрэдна да пракурораў у пошуках справядлівасці звярталіся больш за 47 тысяч грамадзян. Кожная п'ятая такая скарга была прызнана абгрунтаванай і прынятыя меры па аднаўленні справядлівасці.

Пракуроры таксама ажыццявілі амаль 14 тысяч праверак выканання заканадаўства ў органах улады, ва ўстановах і на прадпрыемствах. Па іх выніках было адменена 3,5 тысячы незаконных актаў, абаронены правы грамадзян, узбуджана на 388 крымінальных спраў. Да адміністрацыйнай, матэрыяльнай і дысцыплінарнай адказнасці прыцягнута больш за 31 тысяч службовых асобаў. Па патрабаваннях пракурораў дзяржаве кампенсаваны ўрон больш чым на 105,5 мільярда рублёў.

Адносна невядлі следчы апарат органаў пракуратуры завяршыў летас больш за 4 тысячы крымінальных спраў, з якіх 826 — аб наўмысных забойствах. Пракуроры падтрымлівалі абвінавачванне ў суддах больш чым па 65 тысячам крымінальных спраў. Да таго ж ім было вынесена пратэсты ў дачыненні да амаль 1600 асуджаных, якім, на думку пракурораў, памылкова вынесены занадта мяккія ці празмерна суровыя меры пакарання. Словам, летас пракуроры пільна сачылі за выкананнем законнасці ў краіне.

На варце законнасці і справядлівасці
 У мінулым годзе, як адзначыў Пётр Міклашэвіч, працягваюцца становішчы тэндэнцыі па паліпашэнні крымінагеннай сітуацыі ў краіне. Зарэгістравана 180,4 тысячы злачынстваў, што на 5,8 працэнта

скаладанабытовай тэхнікі імпартнай вытворчасці на суму каля Вр130 млн. Яны належалі індывідуальнаму прадпрыемальніку, жыхару Пінска. Тэхніка канфіскавана, праводзіцца праверка.

Незаконнай прадпрыемальніцкай дзейнасцю займаўся дырэктар ЗАТ «Прыма-буд» (Мінск). Са жніўня па верасне 2005 года ён ажыццяўляў прадпрыемальніцкую дзейнасць па праектаванні і будаўніцтву будынкаў і збудаванняў без ліцэнзіі Міністэрства ўнутраных спраў, атрымаўшы за гэта даход у асабіста буйным памеры ў суме Вр105,9 млн. Адносна гэтага кіраўніка дэпартаментам фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю ўзбуджана крымінальнае справу.

У Брэсце ў гаражы па вул. Ша-сэйная выяўлена і канфіскавана 1,1 тыс. бутэлек алкагольных вытворчасці Украіны без ачыжных марак Рэспублікі Беларусь і 90 л спірту на суму каля Вр20 млн, што належалі жыхару Брэсцкага раёна. Праводзіцца праверка.

Купанне ў палонках на свята Вадохрышча не змывае грахі

Насуперак распаўсюджанаму павер'ю звычай купання ў палонках у дзень Вадохрышча (19 студзеня) не ўстаноўлены царкоўны і не з'яўляецца з пункту гледжання праваслава сродкам ачышчэння ад грахоў. Аб гэтым расказаў кірыі мінскага сабора іерэй Аляксандр ШЫМ-БАЛЁУ.

«Ад грахоў можна ачысціцца толькі на споведзі. Вада, нават асвячоная, не можа вызваліць чалавека ад бярэм'я граху», — падкрэсліў айцец Аляксандр. Паводле яго слоў, купанне ў палонцы і іншыя фізічныя маніпуляцыі не могуць змяніць чалавека сапраўднага духоўнага жыцця, асновай якога з'яўляецца малітва. «На жаль, людзі часта спрабуюць падмяніць жыццё зносіны з Богам нейкімі знешнімі дзеяннямі, якія не патрабуюць унутранага духоўнага напружання. Такі падыход вельмі шкодны ў духоўным жыцці. Бо мы не язычнікі, а хрысціянне. Хрысціянства — гэта рэлігія жывого дыялогу Бога і чалавека», — адзначыў іерэй.

Айцец Аляксандр патлумачыў, што традыцыя купання ў палонку на Вадохрышча з'яўляецца прабоўразам Хрысціянства ў рацэ Іардан Госпада Ісуса Хрыста. У дзень Богавярнення (Вадохрышча) праваслаўная царква ажыццяўляе чын вялікага асвячэння вады. У многіх прыходах, асабліва вясковых, святары і прыходжаны выходзяць да вадаёмаў і ажыццяўляюць над ім асвячальную малітву. «Аднак у Мінску мы, зразумела, асвячаем ваду ў купелях, а не ў Саснычэ. Каму патрэбны такі экстрым — піць ваду з жоўтым адценнем, багату на хімікаты?» — адзначыў айцец Аляксандр. Купанне ў крыніцах, вада якіх асвячона малітвай Царквы, дае чалавеку моцнае здароўе (агі-смыя) вернікі прымаюць наваду з адпаведнай малітвай, каб умацаваць духоўныя сілы і фізічнае здароўе. Спробы даказаць унікальнасць уласціваці вадохрышчанскай вады наўяўляюць у ёй іонаў серабра, якія мелі месца ў мінулым, былі абвергнуты: пры водаасвятленні часта ніякага кантакту вады з серабром няма, пры гэтым гаючыя якасці набывае вада ў вялізных ёмістасцях і нават цількох вадаёмах.

НЕ ВЫКЛЮЧАЕЦА МАГЧЫМАСЦЬ ЗАКУПКІ Ў БУДУЧЫМ РАСІСКОЙ ЗЕНІТНАЙ РАКЕТНАЙ СІСТЭМЫ С-400 «ТРЫУМФ»

Аб гэтым БЕЛТА паведаміў старшыня Дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі Мікалай Азаматаў.

Паводле яго слоў, цікаваць Узброеныя Сіл Рэспублікі да сістэмы выплываюць у сувязі з вынікам выпрабаванняў ЗРС С-400, прычым яе на ўзброенне і пастаўкі на бязоке дзяржаваў у войска ППА Расійскай Федэрацыі, а таксама з уважліва значна павялічаны тактыка-тэхнічных характарыстык сістэмы ў параўнанні з ЗРС С-300.

ВОГНЕНЬЯСПЕЧНАЯ КВАТЭРА

Двойкі за апошнія дні ў Светлагорск пажарным прыходзіла выязджаць на тушэнне пажару па адным і тым жа адрэсе ў першым мікрараёне.

Паводле інфармацыі прэс-сакратара Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС Руслана Габрыльва, у першы раз зваж гадзімаабаронай службы выяўлена гаспадароў кватэры, дзвю братаў, з палючай кватэры 11 студзеня. Аднак, відаць, цудоўнае выратаванне на пацярпелых належана ўражання не зрабіла, інакш як растлумачыць той факт, што праз тры дні ў ватавальніку зноў былі вымушаны працаваць па старым адрэсе — і на гэты раз кватэра гарэла. Праўда, аднаго з братаў дома не было, а вост другі быў не за моцна п'яны і змог выбрацца з кватэры самастойна. Між іншым, з-за злодзяў адмышлена пажарным прыйшлося эвакуаваць 15 чалавек з кватэры, якія знаходзіцца па суседстве з вогненяспечным жыллём.

У АЎТАВАРЫІ ЗАГІНУЛІ ТРЫ ЧАЛАВЕКІ, ДВА З ЯКІХ — МІЛІЦЫНЕРЫ

Вялікая аварыя з трагічнымі наступствамі адбылася ў панядзелак увечары ў цэнтры Крывяча.

Каля 19 гадзін на вуліцы Камсамольскай міліцэйскай аўтамабіль ВА3 выехаў на сустрэчную паласу і ў лоб сутыкнуўся з машынай «Опель-Амега». Пасля гэтага ВА3 адкінула ўбок, і машына ўдарыла мікрааўтабуса «Форд», які ехаў услед за міліцэйскай аўтамабілем.

У выніку сутыкнення, паведаміла прэс-служба ДАІ Магілёўскай вобласці, загінулі два супрацоўнікі міліцыі, ім абодвум было па 31 год. Таксама загінуў 23-гадовы вадацель «Опель». Два яго пасажыры, аднагокі вадацель, трапілі з мноствам цяжкіх траўмаў у раённую бальніцу. Як паведаміў карэспандэнт «Звязды» галоўны ўрач бальніцы Аляксандр Пятнёў, гэтыя два пацыенты знаходзіцца ў рэанімацыі, яны перанеслі аперацыі. Стан маладых людзей ацэньваюцца як цяжкі, але ўрачы ўсё ж адзначаюць некаторую станочую дынаміку.

Паводле папярэдняй інфармацыі, супрацоўнікі міліцыі ехалі па аперацыйным выкліку на сямейна-бытавы скандал. Выехаў на сустрэчную паласу руху іх аўтамабіль вымуся перашоха: нібыта гэта быў пешаход, які перабягаў дарогу. Распачата крымінальная справа.

МУЖЧЫНА ВЫРАТАВАЎ НА ПАЖАРЫ ДВАІХ СУСЕДСКІХ ДЗЯЦЕЙ

У аўтарак увечары на пост МНС паступіла паведамленне аб пажары з вёскі Бракава Магілёўскага раёна. Суседзі адлучы пах дыму ў пад'ездзе двухпавярховага цаглянага дома.

Між тым, у кватэры, адкуль ішоў дым, знаходзіліся двое дзяцей. 8-гадовы хлопчык-блізнята маці пакінула дома адных у зачыненай кватэры. Прычынай пажару стала дзіцячае свавольства — малыя гулялі з агнём. Сусед Геннадзь Лапіцкі выбіў акно кватэры і па чарзе выцягнуў з задымленага пакоя блізняткаў. Выратавальнік пра свой учынак сіцпа гонарыць толькі тое, што кожны на яго месцы паступіў гэтак жа. Сам Геннадзь, дарэчы, — шматдзетны бацька. У яго пяцёра дзяцей і цыпер у сям'і чакаюць шостага. Кіраўніцтва Магілёўскага раённага аддзела МНС будзе хадзіць перад абласным упраўленнем аб заахвочванні Лапіцкага за яго геройскі ўчынак.

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета недвжымості» проводзі аукцыонныя торгі по продаже:

— 3-х этажного кирпичного здания (2038 кв.м, пл. зем. уч. 0,3611га) и здания проходной (10 кв.м, пл. зем. уч. 0,0049 га) в д. Будагово Смолевичского р-на;
 — комплекс зданий: г. Марына Горка, ул. Восточная, 8: склад (258,6 кв.м), склад ГСМ (15, 2 кв.м), баня (805,6 кв.м), гараж (254,9 кв.м), проходная (14,4 кв.м), працэная (871, 9 кв.м), ж/б забор (498 п.м), коммуникации. Пл. зем. уч. 1, 1543 га;
 — здания склада (463,4 кв.м, железнодородная ветка) Пуховичский р-н г.п. Руденск, ул. Железнодорожная, 3. Пл. зем. уч. 0,0723 га; — здания столовой (841,0 кв.м, пл. зем. уч. 0,1667 га) и склада (143,1 кв.м, пл. зем. уч. 0,0617 га), расположенных: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 5;
 — здания комплекса бытовых услуг (1638,8 кв.м) Мінский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д. 100а. Пл. зем. уч. 0, 1607 га.

Контактный телефон (8 017) 224 61 34.
 Сайт в Интернете: www.rlt.by

КУП «Мінскай абласной цэнтру ўчета недвжымості», УНП 690324015

ХРОНИКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПАВЕЛ ГЛОБА ПРАДКАЗАЎ МЯДЗВЕДЗЕВУ ДВА ПРЭЗІДЭНЦЫЯ ТЭРМІНЫ

У палітолагаў ужо няма сумненняў у тым, хто стане наступным прэзідэнтам Расіі. Усе спрычкі ў асноўным звязаныя да таго, колькі Мядзведзеву будзе кіраваць дзяржавай. Шэраг экспертаў прагназуюць вяртанне Уладзіміра Пуціна ў 2012 годзе. З гэтым не згодны астралаг Павел Глоба, які раней прадказваў станаўленне Дзмітрыя Мядзведзева пераемнікам Пуціна.

Як расказаў у прэс-канферэнцыі сам Глоба, зоркі і планеты сцвярджаюць, што Мядзведзеву будзе кіраваць наступныя 8 гадоў і праявіць сябе зусім не так, як яно гэта чакаюць наваколліцы. Паводле слоў астралага, пераемнік «не будзе зліва і кіруюмай асобай». «Першы віцэ-прэм'ер нарадзіўся ў год Змія, а зямля добра ўмее скідаць скуру і мяняць свой колер. У Мядзведзева ёсць усе шанцы стаць больш жорсткім, прагматычным і менш кірэўным», — адзначыў Глоба.

Таксама, згодна з прагнозам, Расію чакае эканамічны крызіс. Праўда, ў год пік прыпаде на 2014—2017 гады. Аднак рост цэнаў знізіць ужо не спыніць: у 2008-ым яны падрастуць на 30—40 працэнтаў.

На думку астралага, у свеце з'явіцца новая дзяржава, куды ўвойдуць амаль

Пытальнік У электрычцы — бясплатна, у цягніку — па білеце за поўны кошт

Мне 62 гады, я інвалід II групы. З 1983 года жыву абсалютна глухім. Адзіноч — дзеці дарослыя, жывуць асобна. Прапісаў я ў Бялынічах Магілёўскай вобласці, але зараз жыву ў сваёй у Навагрудку Гродзенскай вобласці. Збіраюся гасцяваць у іх да красавіка—мая гэтай года. Цяпер, як вядома, дзе ўпарадкаванне лётгатаў для інвалідаў. Пра многія з іх з нашай газеты ўжо даведася: па аплэце газу, набыцці лекаў, праездзе ў аўтобусах у горадзе і прыгарадзе. Але засталіся і пытанні, якія я хацеў бы ўдакладніць. У прыватнасці, мяне цікавіць: ці прададуць мне білет за 50 працэнтаў кошту на цягнік «Гродна — Унеча»?

Ягор Уладзіміравіч ПАРФЯНОВІЧ, г. Навагрудка.
Гэтае пытанне нашага чытача мы пераадрасавалі спецыялістам Беларускай чыгункі. Вось што нам паведамілі. Калі наш заяўнік — інвалід па агульным захворванні, дык у прыгарадных электрычках ён можа ездзіць бясплатна. Што датычыцца памянёнага ім цягніку, тут сітуацыя некалькі іная: білет даведзенага набываць па поўным кошце. Яе палітачы рэдакцыі, ільгота памянёнай катэгорыі грамадзян была адменена з 17 снежня 2007 года — з даты ўступлення ў сілу Закона Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорыі грамадзян».

Пасля пісьма «Хварэць нам нельга»

Пад такім загалоўкам у нумары «Звязды» за 10 лістапада быў перамоцаным ліст з Вілейшчыны ад жыхароў вёсак Адамаўшчына, Пераможа, Сачыўкі, Скарада, Хадасы, Харкі, якіх да сакавіка мінулага года абслугоўваў ФАП у Забалаці. У сакавіку фельчарка пайшла ў дэкрэт, — хворым пранавалялі лячэння ў Альковічах, да якіх 5 кіламетраў аўтобусам і два пехатары...

Як паведаміў старшыня Вілейскага райвыканкома сп. Сініла, амбулаторыя ў Альковічах насамрэч абслугоўвае больш чым паўтары тысячы чалавек, 539 з іх — былія пацыенты Забалацкага ФАПа. Да іх два разы на тыдзень (з 12 гадзін па аўторак і чацвяргах) выязджае галоўны ўрач амбулаторыі і медыцынская сестра.

Свой медыцынскі работнік у Забалаці ФАПе можа з'явіцца з прыбыццём маладых спецыялістаў...
Адно — як паведаміліца ў афіцыйным адказе — заяўкі на іх размеркаванне ва Упраўленне аховы здароўя Мінскага аблвыканкома падаваліся з Вілейкі штогод, пачынаючы з 2004-га. У 2006-м спецыяліста ў Забалаці ФАП нават размеркавалі... Але ён, на жаль, не даехаў. Ці даеце сёлетга?
Трэба спадзявацца на лепшае.

ПлацДарм ВОІНСКІ ЎЛІК ДЛЯ «ЗАМЕЖНІКАЎ»

Змяніўся парадок ваенскага ўліку грамадзян, якія знаходзяцца за мяжой. Для тых, хто пакінуў Беларусь на тэрмін больш як на шэсць месяцаў, воінскі ўлік ажыццяўляецца ваеннымі камісарыятамі па месцы жыхарства. Раней гэта была праграма дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў. Таксама павялічаны тэрмін пастаўкі на воінскі ўлік у ваенкаматах — з тыдня да аднаго месяца.

Кіраўнік прэс-службы Міністэрства абароны палкоўнік Вячаслаў Рамечны расцямляе, што парадок пастаўкі на воінскі ўлік быў зменены для спрашчэння сістэмы ваенскага ўліку грамадзян, якія знаходзяцца за мяжой. «Усё было зроблена для зручнасці грамадзян, — тлумачыць Вячаслаў Рамечны. — Раней, калі малады чалавек ад'язджаў працаваць за мяжу, скажам, у нейкую правінцыю, яму патрэбны быў час і дадатковыя затраты, каб прыехаць у консульства ці дыпламатычнае прадстаўніцтва, для якіх, дарэчы, пастаўка на воінскі ўлік — дадатковая нагрузка. А зараз гату місію выконваюць ваенкаматы па месцы жыхарства».

Ірына ПРЫМАК.

ПАДВЕДЗЕННЫ ВЫНІКІ КОНКУРСУ НА ЛEPШАE АПАВЯДАННЕ ЗА 2007 ГОД

Больш за 35 апаваданьняў паступілі ў рэдакцыю газеты «Звязда» ў 2007 годзе. Апублікавана 13 твораў. Некаторыя рэкамендаваныя да публікацыі апаваданні не паспелі выйсці летась, яны будуць надрукаваны ў нашай газеце ўжо ў гэтым годзе.

Пераможцы Літаратурнага конкурсу «Звязды» 2007 года:
1-я прэмія — **Генадзь АУЛАСЕНКА**, г. Чэрвень (апаваданне «Выпадак на балочце», 8 снежня);
2-я прэмія — **Алесь ЛІСІЦКІ**, г. Старыя Дарогі (апаваданне «Дарога праз лес», 9 чэрвеня);
3-я прэмія — **Дар'я ЛІС**, в. Залессе Смаргонскага раёна (апаваданне «Тэорыя роднасных душ», 28 ліпеня);
3-я прэмія — **Уладзімір ВАСЬКО**, г. Ліда (апаваданне «Айн унд цванцыг, драй унд фірцынг!», 18 студзеня).

Пераможцаў конкурсу запрашаем у рэдакцыю газеты «Звязда» 23 студзеня ў 14 гадзін.
Кантактныя тэлефоны: 287 18 27, 8 029 677 17 45.

ПАДАЛЯК Таццяна Уладзіміраўна, рэдактар аддзела культуры.

Да ўвагі ўдзельнікаў штогадовага Літаратурнага конкурсу газеты «Звязда» ў 2008 годзе

Нагадаем, што конкурс на лепшае апаваданне адкрыты для ўсіх — як для прафесійных, «масцітых» літаратараў, так і для пачаткоўцаў.

На конкурс прадстаўляцца адно апаваданне памерам да 5 стандартных машынапісных (або камп'ютарных) старонак.

Прасім аўтараў паведамыць колькі слоў пра сябе. Дасылайце, калі ласка, і свой фатадымак.

Лепшыя апаваданні, дасягнуўшы на конкурс, будуць рэгулярна друкавацца на старонках нашай газеты.

Для паданняў аўтарскага ганарару за надрукаваныя апаваданні ў рэдакцыю неабходна паведамыць наступныя звесткі пра сябе: пашпартныя даныя (нумар, серыю, кім і калі выдадзены), асабісты нумар, месца працы, хатні адрас і тэлефон.

Вынікі конкурсу апаваданьняў будуць падвядзены ў пачатку 2009 года. Для пераможцаў конкурсу ўстаноўлены:

- **першая прэмія** — у памеры дзесяці базавых велічынь на момант падвядзення вынікаў конкурсу;
- **другая прэмія** — у памеры сямі базавых велічынь;
- **трэцяя прэмія** — у памеры пяці базавых велічынь.

Творы накіроўваюцца на адрас газеты «Звязда» з паметкай «На конкурс апаваданьняў».

17 студзеня

1733 год — 270 гадоў таму нарадзіўся Антоній Тысенгаўз, вядомы беларускі палітычны і грамадскі дзеяч. Па яго ініцыятыве створаны гродзенскія каралеўскія мануфактуры, пабудаваны помнікі архітэктуры — гродзенскі і пастаўскі дамы Тысенгаўза, у Гродне адкрыты тэатр, кадэцкі корпус, медыцынская школа. Ініцыятар першага друкаванага перыядычнага выдання «Газеты гродзенскай».

1963 год — у гэты дзень савецкі кіраўнік Мікіта Хрушчоў аб'явіў, што ў СССР створана вадародная бомба. Гэтая зброя вольнае вільзай разбуральнай магчымасцю, яе дзеянне заснавана на выкарыстанні энергіі, што выдзяляецца пры рэакцыйным сінтэзу лёгкіх ядраў. «Бацкам» савецкай вадароднай бомбы з'яўляецца Андрэй Сахароў.

Цытата дня
«Людзі пазнаюцца ў спрэчцы і ў дарозе».
Джордж Герберт (1593—1633), англійскі паэт.

В извещении о проведении открытого аукциона по продаже незавершенного строительства капитального строения

— здание комплекса бытовых услуг, об. пл. 1638, 8 кв.м, расположенного: Мінский р-н, г. Заславль, ул. Советская, д. 100а, опублікованым в газете «Звязда» ад 16.01.2008 г., после слов «бел. рублей с НДС» слова «возможна рассрочка платежа» исключить.
КУП «Мінской абласной центр учета недвижимости», УНП 690324015

ГАЛОУНЫ І КАПІТАЛ ЧАЛАВЕКА — ЯГО ЗДАРОЎЕ

З журналістам «Звязды» гутарыць намеснік начальніка Упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Людміла ЖЫЛЕВІЧ

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 16 студзеня.)
— Людміла Аверкіеўна, ці будзе пацыентаў запрашаць у паліклініку для праходжання прафілактычнага агляду? І як ўрачы першааснага зв'язна, якія літаральна здаходзяцца ад прэзермнах нагрузкаў, справіцца з яшчэ адной хваляй пацыентаў?
— Я хачу падкрэсліць, што прафілактычны агляд — не абавязак, а цудоўная магчымасць атрымаць поўную карціну стану свайго арганізма. Калі мы выяўляем анкалогію на ранняй стадыі, у нас ёсць на сёння метады лячэння, якія дазваляюць спыніць смертнасны працэс і захаваць жыццё чалавеку. Практычна ў кожнага з нас ёсць сваё слабае генетычнае зв'язно — спадчынная схільнасць да таго ці іншага захворвання. Але спадчыннасць — таксама яшчэ не прысуд, калі прытрымлівацца бяспечнай мадэлі паводзінаў. Усе павінны зразумець, што флюорограма прэтрэбная не ўрачы, а ў першую чаргу самому пацыенту. Забараньня насць на туберкулёз у Беларусі дастаткова высокая, прычым у нас вельмі шмат істотлівых да антыбіятычнай формай туберкулёзу, якія з цяжкасцю лячацца. Мы плануем папаштаванне супрацоўніцтва і ні ў якім разе не збіраемся іх загаўняць у паліклініку прымусова.

А наконт павелічэння нагрузкаў скажу наступнае. На сёння з 9 млн 800 тыс. жыхароў Беларусі той ці іншай формай дыспансерызацыі ахоплены больш за палову насельніцтва. Гэта перш за ўсё дзеці, падлеткі, людзі з хранічным захворваннямі, якія знаходзяцца на дыспансерным ўліку, грамадзяне, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, педагогі і іншыя. Такім чынам, мы пачынаем не з нуля, але нагрузка на ўчастковую службу і сапраўды могуць узрасці. І ўсё ж такі дэфіцыт часу не можа быць прычынай адмовы ў кансультацыі пацыента па пытаннях здароўяга ладжы жыцця. Найданна намі былі перагледжаны нарматывы часу, адведзенага для прафілактычнага агляду пацыентаў, яны зараз знаходзяцца на зацвярджэнні. Напрыклад, проста каласальна нагрузка кладуцца на нашу афтальмалагічную службу: афтальмолагам даводзіцца прымаць да 70 пацыентаў за адну працоўную змену. Уяўляеце сабе, якая напружаная атмасфера пад дзвярмі іх кабінетаў! З кожным год у-рачом, не ўрапатолагам і афтальмолагам будзе працаваць па дзве медыцынскія сестры, каб пераарэзерваваць вільзныя аб'ёмы работы. Да таго ж наш сярэдні медыцынскі персанал будзе навучаным спецыяльным ведам па прафілактыцы захворванняў, каб данесці затым гэтыя веды да пацыентаў. Сур'ёзную стаўку мы робім на тэхнічнае пераснашчэнне амбулаторна-паліклінічнага зв'язна. У 2008 годзе менавіта ў гэту сферу будучы накіроўвацца дадатковыя сродкі. Вы, напэўна, ужо заўважылі, наколькі істотна абнавіўся парк



Фота Аляксандра КІСІЛЯКА

ронтгеналагічнага абсталявання. Сёння мы закупляем апаратуру для лор-кабінетаў і афтальмалагічных кабінетаў, якая дазволіць ажыццяўляць бескантактнае дыягностыку і павялічыць колькасць абследаваных пацыентаў. Будуць закупляцца таксама сістэмы, што дазваляюць больш хутка атрымліваць вынікі розных аналізаў. Гэта ненармальна, калі вынікаў біяхімічнага аналізу крыві даводзіцца чакаць на працягу двух тыдняў. У стацыі і ў абласных цэнтрах збіраемся заўдабываць кадравы і тэхнічныя рэсурсы стацыянараў. Пры стацыянарах будучы разгортнуць дыягностычныя кансультацыйныя амбулаторныя аддзельніцы. Увогуле светлы вопыт сведчыць, што сістэмы аховы здароўя з моцным узаўраўнем першааснага зв'язна найбольш эфектыўныя ў плане сэндуноснай выдаткаў і вынікаў, і маюць лепшыя паказчыкі здароўя насельніцтва. З задавальненнем канцэртую, што і ў нашай краіне прыярэты паступовае схіляюцца ў бок развіцця пераходнай медыцынскай дапамогі, адпаведна адбываецца і пераарэзерваванне фінансавых рэсурсаў.

— А якім чынам ідэя дыспансерызацыі будзе рэалізоўвацца ў сельскай мясцовасці? Агульнавядома, што працяглае жыццё вясцоўцаў наамажна менша, чым у гараджан, а колькасць запішчаных выпадкаў захворванняў наамажна больша. Магчыма, вясцоўцы больш інертныя ў плане клопату аб сваім здароўі...
— Меркаванне аб тым, што вясцоўцы абыкчавая ставяцца да свайго здароўя, не пацвярджаецца на практыцы. Іншая справа — вільзкая занятасць вясцоўцаў па гаспадарцы: у іх то пасяўнага, то прапалка, то ўборка ўраджаю, а ёсць жа яшчэ і ўласная соткі. Такім чынам, у сельскай жыхароў проста не застаецца часу на наведванне ўрачоў. Таму, напэўна, больш разумным будзе праводзіць дыспансерны агляд вясцоўцаў у зымовы час года. Мы будзем таксама матываваць кіраўнікоў прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу, каб яны стваралі ўмовы для праходжання работнікамі прафілактыч-

ПРАВА — ЁСЦЬ. ДОМ БУДЗЕ? Кватэрнае пытанне

Вось ужо некалькі гадоў будуюцца дамы па праграме падтрымкі вёскі. Вядома, што гэта жыллё службовае, для тых, хто працуе ў калгасе. Але ж і наставіны так таксама працягаюць... Ці маюць яны права атрымліваць такую дамоў? Куды трэба звяртацца, калі ў раўным аддзеле адукацыі толькі разводзяць рукамі?
М.Н., Мядзельскі раён.

У адпаведнасць з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 30 жніўня 2005 года № 405 з улікам заданай Дзяржаўнай праграмы адроджэння і развіцця вёскі на 2005—2010 гады штогод ажыццяўляецца будаўніцтва жылых дамоў (кватэр) для работнікаў сельскагаспадарчых арганізацый і арганізацый сацыяльна-культурнай сферы.

У мэтах выканання Указа № 405 пастановай Савета Міністраў ад 19 студзеня 2006 года № 59 прадпісана сельскагаспадарчым арганізацыям з улікам тэрыторыі ў працоўных рэсурсах і перспектывы развіцця арганізацыі прадстаўляць работнікам арганізацый аховы здароўя, дзіцячых дашкольных устаноў, устаноў адукацыі, якія забяспечваюць атрымненне пачатковай і агульнай сярэдняй адукацыі, участковым інспектарам міліцыі, якія знаходзяцца на ўліку ў сельскагаспадарчых арганізацыях як маючыя патрэбу ў паліпашчэнні жылльвых умоў, службовыя жылля дамы (кватэры). Згодна з артыкулам 44 Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь работнікі медыцынскіх, культурна-асветных, дзіцячых дашкольных, прафесійна-тэхнічных навукальных устаноў, грамадскага харчавання, гандлю, бытавога абслугоўвання і іншых, якія непасрэдна абслугоўваюць працоўны калектыв прад-

Факт Ваўкаўскія журналісты падарылі аўтамабіль дзіцячай паліклініцы

Калектыв Ваўкаўскай раённай газеты «Наш час» імкнецца дапамагчы ў вырашэнні агульнадзяржаўнай праблемы па ўмацаванні здароўя народа не толькі друкаваным словам, але і канкрэтным справай. 2008-ы, які Указам кіраўніка дзяржавы аб'яўлены ў Беларусь Годам здароўя, журналісты распачалі добрачыннай акцыяй. Адзін з рэдакцыйных аўтамабіляў перададзены цэнтральнай раённай бальніцы.

Падпісанне перадачанага акта ваўкаўскімі журналістамі і медыцынскімі работнікамі раёна стала заключным акордам абласной журналісцкай акцыі пад назвай «Мы — дзеці», якая праводзілася на Гродзеншчыне з 10 снежня 2007-га па 10 студзеня 2008 года. Галоўны рэдактар раённай газеты і тэлерадыёпраграм «Наш час» Валодзіна Кур'янік паведаміла, што цяпер рэдакцыя карыстаецца машынай, якой калектыв быў прэміраваны за перамогу ў абласным спаборніцтве сярод сродкаў масавай інфармацыі. А аўтамабіль, які паслужыў забеспячэнню транспартных патрэбаў дзіцячай паліклінікі і дзіцячага аддзлення раённай бальніцы, быў набыты ім за ўласныя сродкі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Беларускі баль у Варшаве

У польскай сталіцы адбыўся традыцыйны Беларускі навагодні баль, які праводзіцца ўжо больш за 30 гадоў варшаўскім аддзелам Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Польшчы і Цэнтрам славянскай культуры ў Варшаве. Апошняя гады актыўнае садзейнічанне ў падрыхтоўцы і патранат над балем ажыццяўляе Пасольства Беларусі.

На баль прысутнічалі этнічныя беларусы як з Варшавы, так і з некалькіх іншых гарадоў Польшчы, беларускія дыпламаты — усяго каля 190 чалавек. Многія з іх наведваюць беларускія балы з пачатку іх арганізацыі. Сёлета з цікавай канцэртнай праграмай выступілі заслужаны артыст Беларусі Якаў Навуменка, эстрадны ансамбль «Лідар» з Бела-стока.

Леанід ТУГАРЫН.

На слыху ПАКАХАЙ МЯНЕ, МАРУСЯ...

Такую «прапанову» зрабіў саракагадовы мужык з Латвіі гамілячаны, якую сустрэў каля гасцініцы з час сваёй камандзіроўкі ў горад над Сохам. А чаму б не, з лёгкасцю падумала та, каб апінаўся ў яго нумары і аглядзела стол з пітвом і закускай.

Задаволены развіццём далейшых адносінаў, латыш не мог меркаваць, што дзятчынна, апрача ўсяго іншага, мела намер абаркасі яго. У гэтым ён упэўніўся, як паведамілі нам у прэс-цэнтр УУС Гомельскага аблвыканкома, пасля ночы, а дакладней, у другой палове дня, калі палеў у сваё кашалёк. А там — ні паўтары тысячы долараў, ні вадзіцельскага пасведчання, ні дзвюх пластыкавых картка. І калі б не міліцыя, то ўсяго гэтага ён ніколі б ужо не вярнуў. Дарэчы, Маруся паспела частку грошай пусціць на куплю ўпрыгажэнняў. Каб зачароўваць легкадумных мужычч?

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ТЭЛЕПАТ'Я: ПАДМАН ЦІ СПАДЧЫНА «ТРЭЦЯГА ВОКА»?

Ніхто не можа дакладна акрэсліць межы чалавечых магчымасцяў. Ці ведаем мы, на што здатны наш арганізм, наш розум?

Як было б здорава, напрыклад, напрамую абмянявацца ментальнай інфармацыяй, без зацвярджэння тэхнічных сродкаў камунікацыі і моўных здольнасцяў. Не траціцца на тэлефонныя званок «каханы, куды льевае малак», а проста адправіць тэлепат'ю ў імпульс, разумовае SMS. Шкада, што тэлепат'я не з'яўляецца ў нас прыроджанай здольнасцю, я абаняне, зрок, слых, дотык, хоць у некаторых людзей яна праўляе сабе доволі відавочна.

— Тэлепат'я (ад грэчаскага telos — далёка і pathos — пачуццё) — гэта прэдадана думка на адлегласць непасрэдна ад розуму да розуму, — расказвае псіхалаг Сяргей ЮР'ЕЎ. — Праведзеныя даследаванні ў гэтай галіне паказалі, што прыблізна 10—15 працэнтаў людзей здольны прымаць ментальныя сігналы блізкіх сваякоў і сяброў незалежна ад таго, які далёка адзін ад аднаго яны знаходзяцца. Аднак вызначыць, за кошт якіх механізмаў ці хімічных рэчываў гэты працэс адбываецца, пакуль не атрымалася.

Безумоўна, тэлепат'ячны спосаб кантактавання самы ўніверсальны. Ён не мае моўных абмежаванняў, бо разуменне інфармацыі ў гэтым выпадку не грунтуецца на аднолькавым слоўніковым запасе. Многія відавочны, якія сцвярджаюць, што ўступалі ў вочныя і завочныя кантакты з прышылцамі, падкрэслююць, што ў большасці выпадкаў гэтыя гасці з коасму кантактуюць з намі менавіта тэлепат'ячна.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці. Тэлепат'я — усяядомлена ці падсвядома — атрымліваецца інфармацыяю напрамую з мозгу чалавека, а не з будучыні. Яны агучваюць жаданні кліента, а не наханавання лёсам сітуацыі.

— Некаторыя людзі ўсё ж валодаюць здольнасцю «выпраменьваць» ментальныя вобразы?
— Звярніце ўвагу — з вобласці лёва. Варта ўгадаць старшынства ўсходняй вучані, паводле якіх выпраменьванне выходзіць з энергетычных цэнтраў чалавека — чакраў, адной з якіх і з'яўляецца адначарка. Яе яшчэ называюць «трэцім вокам». Выявы трэцяга вока мож-

на убачыць на роспісах і скульптурах будыйскіх храмаў. Некаторыя мяркуюць, што гэта пачынае аб памажым прадых чалавецтва. Легенды сцвярджаюць, што менавіта дзяткучы трэцяму воку старажытна багі (іншапланетныя прадкі?) маглі бачыць будучыню, валодзіць здольнасцямі тэлевізю і тэлепат'і. Сёння некаторыя нашы сучаснікі намагаюцца вярнуць гэты страчаны ўмённі, праводзяць доўгія гады ў духоўнай працы і сапраўды раскрываюць свае паранармальныя здольнасці.

— А што наконт трэцяга вока гаворыць сучасная навука?
— Трэціе вока — з хрусталькам, фотарэцэптывам і нервовымі клеткамі закладзена ў 2-месясечнага плода, аднак пазней замаскваецца. На яго месцы фарміруецца эпільфі — шышкападобная залоза памерам з гарошыну, якая размяшчаецца перад мазжачком. Спецыялісты заўважылі цікавую рэч: эпільфі рухаецца і можа абарочвацца ка вока. Больш за тое, ёсць падставы меркаваць, што існуе працэс тама звянацы вопыты былі абумоўлены жаданнем маладых вучоных выпраменьваць клетка арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажыткам і прарадзюці.

— Якія ёсць тэорыі адносна прычын развіцця ў некаторых людзей здольнасці да тэлепат'і?
— Некаторыя лічаць, што гэта вынік генетычных адхіленняў. Іншыя мяркуюць, што тэлепат'я абумоўлена дзеяннем пэўных палёў, каб дакладней, звышнізкачастотным выпраменьваннем клетак арганізма чалавека. Паводле яшчэ адной гіпотэзы, тэлепат'я праўляецца дзяткучы тэарыіямі чына хрональным палям. Менавіта здольнасць «чытаць» думкі іншых забяспечвае хлебам надзённым многім варажытка

Падчас службы на Поўначы ў бібліятэцы ўбачыў новы твор Быкава «Мёртвым не баліць». А затым «Красную звезду» з разгормным артыкулам. Мне падобалася, што перажыўшы драматычны падзеі верасня-снежня 1941 г. падчас бітвы пад Масквой, пакару, працягваючы мноства кніг на ваенную тэму, паслухаўшы апаведы франтавікоў і франтавіка-бацькі ў 1942 годзе, я меў уяўленне пра вайну, але пасля працягвання «Мёртвым не баліць» маё бачанне вайны аказалася не больш чым невялікай, далёка не поўнай частка баявых дзеянняў, страў, пакутаў, усяго таго, што прыйшлося зведаць народу, байцам і камандзірам Чырвонай Арміі. Я і ўявіць сабе не мог, што ў радах франтавікоў ёсць такія «абаронцы» краіны, як Сяхо. Аповесць падштурхнула мяне працягнуць усё напісанае Васілём Быкавым пра вайну...

Першае, што зрабіў пасля пераходу па службе на Беларусь, апынуўшыся ў камандзіраванні ў Гродне, я адшукаў кватэру Быкавых і разам з памочнікам Уладзімірам Шарлаевым мы накіраваліся да пісьменніка. Але нас сустраў не В. Быкаў, а яго жонка Надзея Андрэўна. Я расказаў пра сваё захапленне творчасцю Васіля Уладзіміравіча, пра сваю работу, пра цікавасць да літаратуры.

Надзея Андрэўна — мілая, абаяльная жанчына, што вырасіла двух сыноў, за чым і тортам ахвотна дзялілася перажываным, цяжкімі службамі староша лейтэнанта В. Быкава на Сяханіне і на Курільскіх астравах.
— Двое маленькіх дзяцей на руках, а жлыі мы ў блізкадзень і змяняюцца, што засталася пасля вайны з апонцамі, пасля ў драўляных доміках, — расказвала Надзея Андрэўна. — Ну і папакувала я Вася на службе, а я ўвесь дзень, часта сукмі, крулюся з дзецьмі. Калі армія скарачалася, Васіль звольніўся і іспытніўся мы ў Гродне, дзяцей тут вырасілі, але пасля...
— Надзея Андрэўна нечакана сцэла, выцёрла слёзы і скончыла размову павадленнем, што сямя распалася, таму што ў Быкава з'явілася другая жанчына.

Маё спробы сустрацца з В. Быкавым доўга заставаліся безвыніковымі.
— А сустраўся я з Васілём Быкавым адразу, як толькі ён атрымаў

пры актыўнай дапамозе сакратара ЦК КПБ А.Т. Кузьміна, М.І. Чапрынца, М.Е. Матукоўскага кватэру ў новым доме на Танкавай. Я глядзеў на Васіля Уладзіміравіча з цікавасцю, уважліва слухаў яго ціхі, навоўны аксамітны голас, углядаўся ў просты, высакародныя стомлены твар, адказаў на яго пытанні пра жыццё, пра сям'ю, пра даўні заняткі літаратурнай творчасцю. У Маскве і ў Гродне мне казалі, што Быкаў замкнёны, негаваркі і нават

Васіль Быкаў. КАМБАТ. ПІСЬМЕННІК. СЯБАР

нелюдзімы, любым чынам пазбягае сустрэч, але мне ён бачыўся іншым — прыемным, мілым, добрым чалавекам; так, ён быў не вельмі гаваркі і на пытанні адказаў каратка, але дакладна, з ім было прыемна гутарыць. Першая сарамлівае расстала праз чырць гадзіны і мы гутарылі так, нібыта бачыліся не ўпершыню. І вядома, размова ішла пра «Мёртвым не баліць», было янона, што гэта аповесць насычана аўтарскімі пакутамі і перажываннямі.

Аповесць «Права на неба» была надрукавана ў «Нёман» (рэдактар А.П. Кудравец) з прадмовай Васіля Быкава.
— Ці не маглі б вы ўключыцца ў гэту работу? Трэба дапамагчы Быкаву ў выбарчай кампаніі.
— Дапамагчы дапамаглі, але аўтарытэт пісьменніка Быкава быў настолькі вельмі сярэд на сельніцтва рэспублікі, што «падключыць» узмяшчэнне не было патрэбна. Жыхары Тураўскай акругі абралі В. Быкава сваім дэпутатам, што, вядома ж, усклала на Васіля Уладзіміравіча новыя нагрукі.

Пазней В. Быкаў быў абраны дэпутатам 3'езда Саветаў ССРР, ледзь не штодзень бачыў генсека Гарбачова, які стаў яшчэ і прэзідэнтам ССРР, сустракаўся з ім; ця-

У другім нумары часопіса «Нёман» пад рубрыкай «Запіскі. Успаміны. Документы» будзе апублікаваны ўспаміны ваеннага літаратара Анатоля СУЛЬЯНАВА «Васіль Быкаў. Камбат. Письменник. Сябар», дзе ён расказвае пра творчыя сустрэчы і добрыя сяброўскія адносіны з народным пісьменнікам, аўтарам шырока вядомых не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі аповесцяў «Мёртвым не баліць», «Сотнік», «Круглянскі мост» і інш. У сваіх успамінах Анатоль Сулянаў звяртаецца да таго часу жыцця выдатнага беларускага пісьменніка, калі яны неаднойчы сустракаліся з вайскоўцамі ў вайсковых частках, прыглядваючыся аднаго да аднаго, калі нараджалася іх доўгае, бескарыслівае, сапраўднае мужчынскае сяброўства.

Анатоль Сулянаў — ураджэнец Расіі, былы лётчык, генерал-маёр авіяцыі ў адстаўцы, заслужаны работнік культуры Беларусі. Мае ваенныя ўзнагароды, у тым ліку два ордэны Чырвонай Зоркі. Аўтар раманаў «Расколотае неба», «Голубые снега», зборнікаў аповесцяў і апавяданняў «Хожение за седьмое небо», «Только одна ночь», кнігі для дзяцей «Посеешь ветер» і шмат іншых таленавітых твораў.

«Найперш я трымаюся Праўды».

Васіль БЫКАЎ.

пер ён быў сваім амаль ва ўсіх калядорах і паверхх уладзі.

— Я адзін з венароў успамінаў пра мінулае выпадкова ўзнікла размова пра набалеае — яго разрыў з жонкай Надзеяй Андрэўна.

— Я стаміўся ад яе пытанняў: «Куды ідзе? Дзе быў? Калі вернешся? Купі лещіца!» Купілі. І лещіца я хутка ўзненавідуеў.

— Чаму?
— Мне ў той час добра працавала за пісьмовым сталом. Вы ж ведаеце, што тут вельмі патрэбны адзіноцтва, добры настрой і час. Хаджу, абдумваю аповесць. Раблю накіды. Сеў за стол, думаю, вырашаю, каго куды паставіць... Нарэшце радзі пайшла. А яна пілуе: «Паедзем на лещіца, добра пасадзіць памідоры.» З'ездзілі, пасадзілі. Сядзею за стол, думаю, разважваю. Пабеблі абзацы, думкі, вобразы. «Паедзем на лещіца, добра пасадзіць памідоры.»

— Трэба падзяцца памідоры! Мне неабходна сядзець і пісаць! Гэта мае жыццё! Я ўжо не мог не пісаць! Не мог! А для яе — важны памідоры, чым мая новая аповесць.
— Васіль Уладзіміравіч цяжка ўздыхнуў.
— Утварылася расколна ў нашых адносінах. Не ўтаю, у той жа час сустраў Ірыну Міхайлаўну. Яна шмат у чым дапамагла ў маёй творчай дзейнасці, правіла рукапісы, нешта друкавала, мы зблізіліся... Больш за тое, калі аповесці сталі публікава-

ку памерам са звычайнаю паштовою марку. — Ілюстрацыі да вершаў і партрэты пазтаў выкананы вядомымі мастакамі, майстарамі выданым графік Васілём Шаранговічам і Мікалаем Гудзьевым. Сорак гадоў таму гэтыя дзве кнігі сталі аднымі з лепшых у конкурсе выданняў, прадстаўленых усімі рэспублікамі тагачаснага Саюза.

За кожнай старонкай маленькай кнігі можна ўбачыць старонку нашай агульнай вялікай гісторыі. Нічога дзіўнага, бо з пазамінулага стагоддзя ў выглядзе міні-кнігі прынята выдаваць лепшыя ўзоры паэзіі, філасофіі, афарыстыкі. Нашы продкі карысталіся цудоўнай магчымасцю заўжды мець ва ўласнай кішані любімы літаратурны твор.

Мінулі стагоддзі — змянілася тэхналогія друкарскай справы, былі выяўлены новыя саставы фарбаў, паперы, але па-ранейшаму выданне міні-кнігі лічыцца вяршыняй паліграфіі і патрабуе шмат ручной працы. Дарэчы, нават сёння, у час высокіх тэхналогій, адшукаць новае выданне міні-кнігі даволі няпроста. Відаль, рэнтабельнасць такой прадукцыі недастаткова высокая. Шкада, што пры такіх падліках радка кляззеца на вагі татанне прэстыжу нацыянальнага друку, папулярнасці лепшых узораў айначыннай літаратуры.

Раю вам, шануюныя чытачы, завітаць у вышэйназваны музей на выставу, у кантэксце якой неўзабаве пройдзе Свята беларускай паэзіі. Сёння экспазіцыя месціцца ў музеі, а праз некія час «пераедзе» ў іншае месца, у іншы горад. Пра тое, каб унікальная калекцыя «працавала», кляпоціцца Яўген Ксяневіч — член Саюза фотамастацтва, аўтар канцэпцыі гэтай выставы і арганізатар іншых экспазіцый твораў жывапісу і паліграфічнага майстэрства, якія ўжо былі паказаны ў Палацы Рэспублікі, Міністэрстве замежных спраў, Нацыянальнай бібліятэцы.

Яўген ПЯСЕЦКІ.

СВЯТЛО ЗАЎТРАШНЯГА ДНЯ

Калі ў сярэдзіне лістапада мінулага года мы наведалі ў Петрыкаўскі раён і пацікавіліся ў старшыні раёўкама Асталоўча, ці наладжваюцца справы ў калектыве аднаго з найбуйнейшых мясцовых прадпрыемстваў — керамічнага заводу, — Мікалай Пятровіч адказаў: «Так, змены маюцца». Стабільнасць яе работы апошнім часам адбываецца дзякуючы Указу Прэзідэнта краіны Аляксандра Лукашэнкі па рэструктурызцыі запавычанасці (завод пачаў працаваць, як гаворыцца, з чыстага ліста), далучэнню прадпрыемства да адкрытага акцыянернага таварыства «Гомельскі дамабудуначы камбінат» і таму, што новы кіраўнік калектыву Валерый Ястрэмскі умела настрайвае яго на эфектыўную работу.



— Значыць, поўны поспех? Дырэктар на хвілінку задумваецца, поўна — прыгадвае, як даваўся гэты навіны крокі наперад у тых умовах, якія склаліся не сёння і не ўчора, а шмат гадоў таму. Справа ў тым, што тэхнічная пераўзброенасць прадпрыемства, можна

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

— А зараз падсумуем нашы вынікі за 2007 год, — гаворыць Валерый Леанідавіч. — Планам было прадугледжана вырабіць 36 тысяч кубаметраў керамізату і 1650 — керамізатблокаў, і мы перавысілі гэтыя лічбы адпаведна на тры тысячы і 350, выйшаўшы на рэнтабельны ўзровень работы — 4,9 працента ад рэалізацыі прадукцыі. Пры заданым вытворчым спажывецкіх тавараў на 111 працэнтаў гэты паказчык складае 118 працэнтаў. Павялічылася заробатная плата, знізілася цяжкасць кадраў.

— Абсалютна правільна. Краіне патрэбна наша прадукцыя, і ўжо сёння праектны інстытут «Гпражыямаш» распрацоўвае дакументацыю на рэканструкцыю заводу, а мы — новы бізнес-план. На прадпрыемстве ў кастрычніку пабыў першы намеснік старшыні Кабінета Міністраў Уладзімір Ільч Сямашка, і ў час гэтай сустрэчы былі абмеркаваны ўсе важныя моманты тэхнічнай пераасначэнасці заводу. Не буду называць іх, але адзначу, што, калі

сказаць, не праводзілася з часу яго будаўніцтва, хоць гэта было намерана зрабіць у дзевяцінах гады. Але ж ва ўсіх у паміць, якія гэта былі часы: развал адзінай вялікай краіны, глабальныя скарачэнні ў будаўніцтве і іншых галінах гаспадарання, адсутнасць заказаў на прадукцыю, якую вырабляў завод у тым ліку, дабравага фінансавая кішаня ў дзяржавы і г.д. Той перыяд цягнуўся доўга, а дакладней, яго вынікі. Таму і атрымалася, што тэхналагічнае абсталяванне прадпрыемства, яго эксплуатацыя, маральна і фізічна састарэла і ўзровень выкарыстання існуючых вытворчых магчымасцяў знаходзіцца на нізкім аднаці. У два папярэднія (2005, 2006) гады ён склаўся, напрыклад, 28,3 і 53,3 працента, а летась зарэгуля і перавысіла 60 працэнтаў.

— Большай лічбы пры сённяшніх умовах, — гаворыць Валерый Леанідавіч, — нам не выцягнуць, бо працуем мы без таго вельмі напружана, на мяжы магчымасці і немагчымасці.

— Але ж заказы выконваеце?

ЗВЯЗДА

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

— А зараз падсумуем нашы вынікі за 2007 год, — гаворыць Валерый Леанідавіч. — Планам было прадугледжана вырабіць 36 тысяч кубаметраў керамізату і 1650 — керамізатблокаў, і мы перавысілі гэтыя лічбы адпаведна на тры тысячы і 350, выйшаўшы на рэнтабельны ўзровень работы — 4,9 працента ад рэалізацыі прадукцыі. Пры заданым вытворчым спажывецкіх тавараў на 111 працэнтаў гэты паказчык складае 118 працэнтаў. Павялічылася заробатная плата, знізілася цяжкасць кадраў.

— Абсалютна правільна. Краіне патрэбна наша прадукцыя, і ўжо сёння праектны інстытут «Гпражыямаш» распрацоўвае дакументацыю на рэканструкцыю заводу, а мы — новы бізнес-план. На прадпрыемстве ў кастрычніку пабыў першы намеснік старшыні Кабінета Міністраў Уладзімір Ільч Сямашка, і ў час гэтай сустрэчы былі абмеркаваны ўсе важныя моманты тэхнічнай пераасначэнасці заводу. Не буду называць іх, але адзначу, што, калі

сказаць, не праводзілася з часу яго будаўніцтва, хоць гэта было намерана зрабіць у дзевяцінах гады. Але ж ва ўсіх у паміць, якія гэта былі часы: развал адзінай вялікай краіны, глабальныя скарачэнні ў будаўніцтве і іншых галінах гаспадарання, адсутнасць заказаў на прадукцыю, якую вырабляў завод у тым ліку, дабравага фінансавая кішаня ў дзяржавы і г.д. Той перыяд цягнуўся доўга, а дакладней, яго вынікі. Таму і атрымалася, што тэхналагічнае абсталяванне прадпрыемства, яго эксплуатацыя, маральна і фізічна састарэла і ўзровень выкарыстання існуючых вытворчых магчымасцяў знаходзіцца на нізкім аднаці. У два папярэднія (2005, 2006) гады ён склаўся, напрыклад, 28,3 і 53,3 працента, а летась зарэгуля і перавысіла 60 працэнтаў.

— Большай лічбы пры сённяшніх умовах, — гаворыць Валерый Леанідавіч, — нам не выцягнуць, бо працуем мы без таго вельмі напружана, на мяжы магчымасці і немагчымасці.

— Але ж заказы выконваеце?

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

— А зараз падсумуем нашы вынікі за 2007 год, — гаворыць Валерый Леанідавіч. — Планам было прадугледжана вырабіць 36 тысяч кубаметраў керамізату і 1650 — керамізатблокаў, і мы перавысілі гэтыя лічбы адпаведна на тры тысячы і 350, выйшаўшы на рэнтабельны ўзровень работы — 4,9 працента ад рэалізацыі прадукцыі. Пры заданым вытворчым спажывецкіх тавараў на 111 працэнтаў гэты паказчык складае 118 працэнтаў. Павялічылася заробатная плата, знізілася цяжкасць кадраў.

— Абсалютна правільна. Краіне патрэбна наша прадукцыя, і ўжо сёння праектны інстытут «Гпражыямаш» распрацоўвае дакументацыю на рэканструкцыю заводу, а мы — новы бізнес-план. На прадпрыемстве ў кастрычніку пабыў першы намеснік старшыні Кабінета Міністраў Уладзімір Ільч Сямашка, і ў час гэтай сустрэчы былі абмеркаваны ўсе важныя моманты тэхнічнай пераасначэнасці заводу. Не буду называць іх, але адзначу, што, калі

сказаць, не праводзілася з часу яго будаўніцтва, хоць гэта было намерана зрабіць у дзевяцінах гады. Але ж ва ўсіх у паміць, якія гэта былі часы: развал адзінай вялікай краіны, глабальныя скарачэнні ў будаўніцтве і іншых галінах гаспадарання, адсутнасць заказаў на прадукцыю, якую вырабляў завод у тым ліку, дабравага фінансавая кішаня ў дзяржавы і г.д. Той перыяд цягнуўся доўга, а дакладней, яго вынікі. Таму і атрымалася, што тэхналагічнае абсталяванне прадпрыемства, яго эксплуатацыя, маральна і фізічна састарэла і ўзровень выкарыстання існуючых вытворчых магчымасцяў знаходзіцца на нізкім аднаці. У два папярэднія (2005, 2006) гады ён склаўся, напрыклад, 28,3 і 53,3 працента, а летась зарэгуля і перавысіла 60 працэнтаў.

— Большай лічбы пры сённяшніх умовах, — гаворыць Валерый Леанідавіч, — нам не выцягнуць, бо працуем мы без таго вельмі напружана, на мяжы магчымасці і немагчымасці.

— Але ж заказы выконваеце?

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

— А зараз падсумуем нашы вынікі за 2007 год, — гаворыць Валерый Леанідавіч. — Планам было прадугледжана вырабіць 36 тысяч кубаметраў керамізату і 1650 — керамізатблокаў, і мы перавысілі гэтыя лічбы адпаведна на тры тысячы і 350, выйшаўшы на рэнтабельны ўзровень работы — 4,9 працента ад рэалізацыі прадукцыі. Пры заданым вытворчым спажывецкіх тавараў на 111 працэнтаў гэты паказчык складае 118 працэнтаў. Павялічылася заробатная плата, знізілася цяжкасць кадраў.

— Абсалютна правільна. Краіне патрэбна наша прадукцыя, і ўжо сёння праектны інстытут «Гпражыямаш» распрацоўвае дакументацыю на рэканструкцыю заводу, а мы — новы бізнес-план. На прадпрыемстве ў кастрычніку пабыў першы намеснік старшыні Кабінета Міністраў Уладзімір Ільч Сямашка, і ў час гэтай сустрэчы былі абмеркаваны ўсе важныя моманты тэхнічнай пераасначэнасці заводу. Не буду называць іх, але адзначу, што, калі

сказаць, не праводзілася з часу яго будаўніцтва, хоць гэта было намерана зрабіць у дзевяцінах гады. Але ж ва ўсіх у паміць, якія гэта былі часы: развал адзінай вялікай краіны, глабальныя скарачэнні ў будаўніцтве і іншых галінах гаспадарання, адсутнасць заказаў на прадукцыю, якую вырабляў завод у тым ліку, дабравага фінансавая кішаня ў дзяржавы і г.д. Той перыяд цягнуўся доўга, а дакладней, яго вынікі. Таму і атрымалася, што тэхналагічнае абсталяванне прадпрыемства, яго эксплуатацыя, маральна і фізічна састарэла і ўзровень выкарыстання існуючых вытворчых магчымасцяў знаходзіцца на нізкім аднаці. У два папярэднія (2005, 2006) гады ён склаўся, напрыклад, 28,3 і 53,3 працента, а летась зарэгуля і перавысіла 60 працэнтаў.

— Большай лічбы пры сённяшніх умовах, — гаворыць Валерый Леанідавіч, — нам не выцягнуць, бо працуем мы без таго вельмі напружана, на мяжы магчымасці і немагчымасці.

— Але ж заказы выконваеце?

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

— А зараз падсумуем нашы вынікі за 2007 год, — гаворыць Валерый Леанідавіч. — Планам было прадугледжана вырабіць 36 тысяч кубаметраў керамізату і 1650 — керамізатблокаў, і мы перавысілі гэтыя лічбы адпаведна на тры тысячы і 350, выйшаўшы на рэнтабельны ўзровень работы — 4,9 працента ад рэалізацыі прадукцыі. Пры заданым вытворчым спажывецкіх тавараў на 111 працэнтаў гэты паказчык складае 118 працэнтаў. Павялічылася заробатная плата, знізілася цяжкасць кадраў.

— Абсалютна правільна. Краіне патрэбна наша прадукцыя, і ўжо сёння праектны інстытут «Гпражыямаш» распрацоўвае дакументацыю на рэканструкцыю заводу, а мы — новы бізнес-план. На прадпрыемстве ў кастрычніку пабыў першы намеснік старшыні Кабінета Міністраў Уладзімір Ільч Сямашка, і ў час гэтай сустрэчы былі абмеркаваны ўсе важныя моманты тэхнічнай пераасначэнасці заводу. Не буду называць іх, але адзначу, што, калі

сказаць, не праводзілася з часу яго будаўніцтва, хоць гэта было намерана зрабіць у дзевяцінах гады. Але ж ва ўсіх у паміць, якія гэта былі часы: развал адзінай вялікай краіны, глабальныя скарачэнні ў будаўніцтве і іншых галінах гаспадарання, адсутнасць заказаў на прадукцыю, якую вырабляў завод у тым ліку, дабравага фінансавая кішаня ў дзяржавы і г.д. Той перыяд цягнуўся доўга, а дакладней, яго вынікі. Таму і атрымалася, што тэхналагічнае абсталяванне прадпрыемства, яго эксплуатацыя, маральна і фізічна састарэла і ўзровень выкарыстання існуючых вытворчых магчымасцяў знаходзіцца на нізкім аднаці. У два папярэднія (2005, 2006) гады ён склаўся, напрыклад, 28,3 і 53,3 працента, а летась зарэгуля і перавысіла 60 працэнтаў.

— Большай лічбы пры сённяшніх умовах, — гаворыць Валерый Леанідавіч, — нам не выцягнуць, бо працуем мы без таго вельмі напружана, на мяжы магчымасці і немагчымасці.

— Але ж заказы выконваеце?

— Нам паступае шмат заявак, але задавальняе іх мы не ў стане, бо працуе толькі адна печ, якая цэлым зношана, але, як кажуць, яшчэ жыць і замест вырабу 60 тысяч кубаметраў керамізату ў год (такія яе праектная магласць) выпускае ўсяго сорак тысяч. Гэта толькі дзякуючы нашым працавітым і старанным кадрам. Мы паступаем свой тавар выключна на ўнутрыкраіны рынак: у Гомель, Брэст, Віцебск, Магілёў, Мінск, Бабруйск, Светлагорск, Мазыр і ў іншы гарады. А між тым маглі б наладзіць экспартныя паставы сваёй прадукцыі, якая, дарэчы, па сваіх якасных трываласці і марозаўстойлівасці ўласціваасці не мае аналагаў на постсавецкай прастору, бо да нас ужо неаднаразова звярталіся будаўнічыя арганізацыі з Польшчы і суседніх краін Прыбалтыкі.

— Мы зразумелі, што ўся надзея ў нас на рэканструкцыю прадпрыемства. Ці не так?

Дзівосы на далоні

— Колькі такіх кніжак змесціцца на далоні? — пытаюся ў майго суразмоўцы — мінскага калекцыянера мініяцюрных выданняў Яўгена Ксяневіча.

— Калі акуратна скласці, то паўсотні, — адказвае ён і адразу ж вельмі аргументавана перакон